

ЗВЯЗДА

ОРГАН ЦК І МЕНСКАГА АБКМА КП(б)Б

№ 184 (6160) | 11 жніўня 1938 г., чацвер | ЦАНА 10 КАП.

Больш увагі росту партыі на вёсцы

Ленінска-сталінская большэвіцкая партыя — адзіная ў свеце, якая тысячамі нізай моцна звязана з шырокімі беспартыйнымі масамі. Комуністычную партыю цесна акружаюць вялікія слаі неапартыйных большэвікоў, якія прымаюць самы актыўны ўдзел у сацыялістычным будаўніцтве нашай радзімы.

Гарачае імкненне лепшых людзей нашай сацыялістычнай радзімы — звязаны яшчэ мацней з партыяй — свецлы аб вялікім падтрыманні, аб безмежнай любові і давері многімільённых працоўных мас да сваёй роднай большэвіцкай партыі. Працоўныя краіны сацыялізма, як аднаваў таварыш Сталін, сьлічаць нашу партыю сваёй партыяй, партыяй блізкай і роднай, у пашыранні і ўмацаванні якой яны кроўна зацікаўлены і кіруючыцца якой яны добраахвотна выражаюць свой лёс.

Пасля аднаўлення прыёму ў партыю дзесяткі і сотні тысяч лепшых людзей нашай краіны палілі запыты аб уступленьні ў рады ВКП(б). Яны жадаюць насіць высокае званне члена партыі, каб амагацца за камунізм у баявых калонах нашай слаўнай ленінска-сталінскай большэвіцкай партыі.

Лепшыя людзі нашай радзімы, як і ўсёй краіны, — рабочыя, калгаснікі, трактарысты, камбайнеры і прадстаўнікі перадавой савецкай інтэлігенцыі ўступілі ў КП(б)Б. За першае паўгоддзе гэтага года ў партыю прынята раёнскай калы 4.000 чалавек у тым ліку 1.250 ў члены партыі.

Між тым, трэба адзначыць, што рост партыйных арганізацый КП(б)Б, асабліва сельскіх, за лік перадавых, безмежна адлянае радзіму калгаснікаў, трактарыстаў, камбайнераў прарадзіць айна неадваляльна.

Ні ў якім разе неглы лічыць адваляняючым, калі ліба прынятыя ў партыю калгаснікаў, трактарыстаў і камбайнераў складалі менш адной трэці ўсіх прынятых у партыю па сельскіх партыйных арганізацыях. Рост у гэтых партыйных арганізацыях у першым паўгоддзі ішоў галоўным чынам за лік работнікаў раённых цэнтраў. Зразумела, што партыя і надалей будзе пашыраць свае рады і за лік гэтых груп неапартыйных большэвікоў, але трэба не забываць асноўнай і галоўнай задачы — уцягнення ў партыю на вёсцы ў першую чаргу перадавых людзей калгаснага вытворчасці.

Трэба раз назаўсёды палючыць з агітай палітычнай і бюракратычнай прайфарміраванні дакументаў уступачых у партыю. Нельга цярпець ніякага становішча, калі разгляд справы зацягваюцца кварталамі і нават годамі.

Вельмі марудна ідзе рост партыі за лік калгаснай моладзі — камсамольцаў. Ленінскі камсамол — асноўны рэзерв партыі — выхаваў і выстаяў тысячы і дзесяткі тысяч перадавых савецкіх юнакоў і дзяўчат, якія прайшлі сталінскую вывучку і загартаваліся ў неперымрнай барацьбе з капіталістычнымі ворагамі народа.

Наша слаўная сталінская племя гарыць большэвіцкім жадаем быць у сталінскіх шэрагах магучай пераможнай ленінска-сталінскай партыі. І ў гэтым партыйны арганізацыі павінны дапамагаць камсамольцам.

Але і яшчэ месцамі партыйныя кіраўнікі, якія не прадляюць клопагаў па ўцягненню камсамольцаў у рады КП(б)Б. Яны запіваюць афармленне рэкамендацый, разгляд пытанняў прыёму ў партыю і т. д. Доўга марнуюць справы з прыёмам камсамольцаў у Пухавіцкай партыйнай арганізацыі. Там справа аб прыёме ў партыю сакратара райкома камсамола тав. Кондрус пачыналася 6 месяцаў. У гэтым раёне з 52 камсамольцаў, рэкамендаваных райкомом камсамола ў партыю, разгледжана і прынята райкомам партыі толькі 15. Вялікімі РК ДКСМ рэкамендаваў для ўступлення ў партыю 59 чалавек, а райком КП(б)Б разгледзіў толькі 14. А ў Даманавіцкай райпартыі арганізацыі за ўвесь час прынялі толькі двух камсамольцаў. Такія п'яніна па прыёме ў партыю камсамольцаў, наглядзецца і ў многіх другіх райпартыі арганізацыях.

Вываліцца выкрываючы і выкароўваючы асаткі прэзэрвных ворагаў народа — тракціска-бухарыскіх і нацыяналі-фашысцкіх бандытаў, трэба выкарыстаць выростаў, загартаваць і выхоўваць новае большэвіцкае калды, рыхтальць лепшых беспартыйных актывістаў горада і вёскі для ўступлення ў вялікую партыю Леніна—Сталіна.

Прыём у комуністычную партыю — вялікая і адважная палітычная работа. Задача ўсіх партыйных кіраўнікоў палітбюро і кіраваць.

Адвак, асобныя райкомы, гаркомы марудна выконваюць неадрававалы ўказаны нашай партыі аб росце партыйных арганізацый. Так, у Свеняжскім раёне за 6 месяцаў 1938 года ў кандыдаты партыі прынялі толькі 2 таварышоў. Клічавскі і Круглянскі райкомы прынялі ў кандыдаты па 3 чалавекі, прычым прыём ішоў галоўным чынам за лік работнікаў, працоўных у раённых цэнтрах. З прынятых 5 чалавек па Ходзіскай партыйнай арганізацыі толькі адзін калгаснік.

Слаба ідзе рост партыі за лік калгаснікаў і ў Грэскай, Рудзенскай, Валожыцкай раённых партыйных арганізацыях. Гэты пералік можна значна прадоўжыць.

Такія практыка сведчыць аб тым, што сакратары райкомаў, члены бюро і раённых партыйных актывістаў не ўзяліся па-сапраўднаму за выхаванне беспартыйнага калгаснага актыва на вёсцы. Многія партыйныя кіраўнікі яшчэ не зразумелі таго, што трэба ўважліва ўмацоўваць пераважны партыйны арганізацыі МТС, сельсаветаў.

Вываліцца выкрываючы і выкароўваючы асаткі прэзэрвных ворагаў народа — тракціска-бухарыскіх і нацыяналі-фашысцкіх бандытаў, трэба выкарыстаць выростаў, загартаваць і выхоўваць новае большэвіцкае калды, рыхтальць лепшых беспартыйных актывістаў горада і вёскі для ўступлення ў вялікую партыю Леніна—Сталіна.

Прыём у комуністычную партыю — вялікая і адважная палітычная работа. Задача ўсіх партыйных кіраўнікоў палітбюро і кіраваць.

ПАВЕДАМЛЕННЕ НАРОДНАГА КАМІСАР'ЯТА ФІНАНСАЎ СЯЮЗА ССР 10 ЖНІўНЯ 1938 ГОДА

Выпушчана 1 ліпеня гэтага года пастановай Саюзнаго Саюза ССР Пазыка Трэціх Пяцігодкі (выпуску першага года) на суму 5 мільярдаў рублёў размешчана на 9 жніўня гэтага года на суму 5 мільярдаў 887 мільянаў 390 тысяч рублёў, гэта значыць з перавышэннем на 887 мільянаў 390 тысяч рублёў.

З прычыны вялікага перавышэння фактычнай падпіскі на пазыку супроць устаноўленай лічбы, урад рашыў спыніць далейшую падпіску на пазыку, аб чым дана распараджэнне органам Наркамфінна ССР. (БЕЛТА).

Менск
Сакратару ЦК КП(б)Б тав. ПАНАМАРЭНКА
Наркому земляробства БССР тав. КАЛЬЦОВУ
Устаноўлены для Добрушскай МТС 1246 гектараў, прыняты меры да перавышэння плана.
Сакратар Добрушскага РК КП(б)Б ПАСТУХОУ,
Дырэктар МТС НАЗАРЭНКА.

ДРУГАЯ СЕСІЯ ВЯРХОўНАГА СОВЕТА ССР 1-га СКЛІКАННЯ

ІНФАРМАЦЫЙНАЕ ПАВЕДАМЛЕННЕ аб пасяджэнні Совета Саюза 10 жніўня 1938 года

Учора, 10 жніўня, у 2 гадзіны дня, у зале пасяджэнняў Вярхоўнага Совета СССР у Крэмлi адбылося адкрыццё Другой Сесіі Совета Саюза.

Сесію адкрывае Старшыня Совета Саюза дэпутат Андрэў А. А. Таварыш Андрэў А. А. агалашае пералік пытанняў, унесеных на разгляд Другой Сесіі Совета Саюза.

Дэпутат Хрушчов Н. С. прапонуе ўключыць унесеныя на разгляд Совета Саюза пытанні ў парадак дня Другой Сесіі Совета Саюза.

Совет Саюза аднагалосна зацверджае наступны парадак дня:

1. Зацверджанне аднагона дзяржаўнага бюджэта Саюза Савецкіх Соцыялістычных Рэспублік на 1938 год.
2. Праект «Палажэння аб судавой будове СССР, Саюзных і Аўтаномных рэспублік».
3. Выбары Вярхоўнага суда СССР.
4. Праект закона «Аб грамадзянстве СССР».
5. Унісіца СНК СССР.
6. Праект закона «Аб парадку ратыфікацыі і денансацыі міжнародных дагавораў».

Унісіца Камісія па замежных справах Совета Нацыянальнасцей.

6. Праект закона «Аб дзяржаўным падатку на кожна аднаасобных гаспадарак».

Унісіца Камісія Законадаўчых Меркаванняў Совета Саюза.

7. Аб Усеагунай сельскагаспадарчай выстаўцы.

Унісіца ад групы дэпутатаў Украінскай Савецкай Соцыялістычнай Рэспублікі.

8. Аб Указах Прэзідыума Вярхоўнага Совета СССР, якія прыняты ў пералік паміж Першай і Другой Сесіямі і належыць зацвердзіць Вярхоўнаму Совету СССР.

Па прапанове дэпутата Сідарава І. І. Совет Саюза прымае пастанову — Даклад урада аб адліным дзяржаўным бюджэце Саюза Савецкіх Соцыялістычных Рэспублік на 1938 год заслухаць на сумесным пасяджэнні Совета Саюза і Совета Нацыянальнасцей. Заслухоўванне садкаладаў бюджэтных камісій палат і абмеркаванне бюджэтных весті раздзельна па палатах — у Совете Саюза і ў Совете Нацыянальнасцей.

На гэтым першае пасяджэнне Другой Сесіі Совета Саюза закрываецца.

ДЗЕННІК ПАСЯДЖЭННЯ СЕСІІ 10 жніўня 1938 года

10 жніўня ў Крэмлi адкрылася Другая Сесія Вярхоўнага Совета Саюза Савецкіх Соцыялістычных Рэспублік.

Як і сем месяцаў назад, у гістарычны дні работ Першай Сесіі Вярхоўнага Совета СССР, зноў ажыў Вялікі Крэмл'скі палац. У яго з'ехаліся з усіх канцоў Саюза народныя выбравнікі, узбагачаны вопытам дзяржаўнай работы. Сілы, у сталіцу СССР, яны прывезлі весткі аб новых выдатных поспехах сацыялізма, якія атрымаў краіна пасля Першай Сесіі Вярхоўнага Совета.

З большэвіцкай дзелавітасцю і арганаважнасцю Сесія прыступіла да разгляду важнейшых дзяржаўных пытанняў.

Днём 10 жніўня адбыліся пасяджэнні Совета Саюза і Совета Нацыянальнасцей, якія праходзілі раздзельна. На іх быў зацверджаны парадак дня і прынята рашэнне — Заслухаць даклад на першыму пытанню — Аб адліным дзяржаўным бюджэце Саюза ССР на 1938 год — на сумесным пасяджэнні абодвух палат вечарам 10 жніўня.

К 7 гадзінам вечара зала пасяджэнняў Вярхоўнага Совета СССР перапоўнена дэпутатамі.

Прысутнічаюць многа гасцей — рабочыя маскоўскіх заводаў і фабрык, прадстаўнікі навуцы, культуры, мастацтва, Чырвонай Арміі і Чырвонага Флота.

У дыпламатычных ложах — прадстаўнікі дыякорпуса. Шырока прадстаўлена савецкая і замежная прэса.

Ва ўрадавых ложах з'яўляюцца таварышы Сталін, Молатаў, Калінін, Кагановіч, Варашчылаў, Мікаеў, Жданав, Ежоў, Хрушчов, члены Прэзідыума Вярхоўнага Совета СССР, Народныя Камісары.

З выключным натхненнем і ўдывам

вітаюць дэпутаты і госці таварышы Сталін, кіраўнікоў партыі і урада. На велізарнай зале пастыяна пракантавацца гом гомолескаў. З канца ў канец насуцця гомкі, радасныя прывітаны на мовах народаў Савецкага Саюза: «Ура — Сталін!»; «Няхай жыве наш правядыр і настаўнік таварыш Сталін!».

Калі апладасцеіты сціхаюць, старшынястуючы — Старшыня Совета Саюза дэпутат Андрэў А. А. абвешчае сумеснае пасяджэнне Совета Саюза і Совета Нацыянальнасцей адкрытым.

Слова для даклада Аб адліным дзяржаўным бюджэце Саюза ССР на 1938 год атрымаў Народны Камісар Фінансаў СССР тав. Зверэў А. Г.

З вялікай увагай Сесія выслухоўвае даклад тав. Зверева, насычаны яркімі лічбамі і фактамі росквіту гаспадаркі і культуры Савецкага Саюза.

Таварыш Зверэў падрабязна характарызуе бюджэт Савецкага Саюза на 1938 год і ў заключэнне асобна спыняецца на патрабах абароны краіны. Ён напамінае аб басконных правакацыйных проісках фашысцкіх краін, працоўных раздупць ваіну супроць СССР. Залачае заключэнне ў тым, каб нястомна мацаваць абаронную магучасць вялікай краіны сацыялізма.

У адпаведнасці з гэтым дзяржаўны бюджэт Саюза на 1938 год прадуладжана асававаны на патрабы абароны краіны ў размеры 27 мільярдаў рублёў.

Сесія Вярхоўнага Совета СССР, выражаючы сваё адданне, бурнымі апладасцеіты вітае заяву Народнага Камісара Фінансаў. Дэпутаты паладжваюць гарачую ваіну ў гонар неперарожнай Рабоча-Сялянскай Чырвонай Арміі і Ваенна-Марскага Флота.

Пасля даклада тав. Зверева пасяджэнне закрываецца. (БЕЛТА).

ІНФАРМАЦЫЙНАЕ ПАВЕДАМЛЕННЕ аб пасяджэнні Совета Нацыянальнасцей 10 жніўня 1938 года

Учора, 10 жніўня, у 4 гадзіны дня, у зале пасяджэнняў Вярхоўнага Совета СССР у Крэмлi адбылося адкрыццё Другой Сесіі Совета Нацыянальнасцей.

Сесію адкрывае Старшыня Совета Нацыянальнасцей дэпутат Шварцман Н. М.

Таварыш Шварцман Н. М. агалашае пералік пытанняў, унесеных на разгляд Другой Сесіі Совета Нацыянальнасцей.

Дэпутат Ібрагімаў Р. К. прапонуе ўключыць унесеныя на разгляд Совета Нацыянальнасцей пытанні ў парадак дня Другой Сесіі Совета Нацыянальнасцей.

Совет Нацыянальнасцей аднагалосна зацверджае наступны парадак дня:

1. Зацверджанне аднагона дзяржаўнага бюджэта Саюза Савецкіх Соцыялістычных Рэспублік на 1938 год.
2. Праект «Палажэння аб судавой будове СССР, Саюзных і Аўтаномных рэспублік».
3. Выбары Вярхоўнага суда СССР.
4. Праект закона «Аб грамадзянстве СССР».
5. Унісіца СНК СССР.
6. Праект закона «Аб парадку ратыфікацыі і денансацыі міжнародных дагавораў».

Унісіца Камісія па замежных справах Совета Нацыянальнасцей.

6. Праект закона «Аб дзяржаўным падатку на кожна аднаасобных гаспадарак».

Унісіца Камісія Законадаўчых Меркаванняў Совета Саюза.

7. Аб Усеагунай сельскагаспадарчай выстаўцы.

Унісіца ад групы дэпутатаў Украінскай Савецкай Соцыялістычнай Рэспублікі.

8. Аб Указах Прэзідыума Вярхоўнага Совета СССР, прынятых у пералік паміж Першай і Другой Сесіямі і належыць зацвердзіць Вярхоўнаму Совету СССР.

Па прапанове дэпутата Халова І. С. Совет Нацыянальнасцей прымае пастанову — Даклад урада аб адліным дзяржаўным бюджэце Саюза Савецкіх Соцыялістычных Рэспублік на 1938 год заслухаць на сумесным пасяджэнні Совета Нацыянальнасцей і Совета Саюза. Заслухоўванне садкаладаў бюджэтных камісій палат і абмеркаванне бюджэтных весті раздзельна па палатах — у Совете Саюза і ў Совете Нацыянальнасцей.

На гэтым першае пасяджэнне Другой Сесіі Совета Нацыянальнасцей закрываецца.

СТАЛІНСКАЯ ВАХТА ў ГОНАР ІІ СЕСІІ ВЯРХОўНАГА СОВЕТА ССР

ЗАХОДНЯЯ ГРАНІЦА БССР, 10 жніўня. (БЕЛТА). У ноч з 9 на 10 жніўня лепшыя людзі заходняй граніцы, выдатнікі баявой і палітычнай падрыхтоўкі, якія ва ўзброеных схватках з паручыцямі ворагаў і ворагаў пераможна гонілі за ганіло памяшканні, якое патрабуе капітальнага рамонту. Да магазіна працякае, усім дрэннае яго складочнае памяшканне. Прадукты тут утрымліваюцца ў вялікім неапрадукцы. Усходы роі мух. Працуючыя 4 прадуць.

чырвонаярмейцам-комсамольцам Кажаківым, знаходзячыся ў парале, выявілі пераход граніцы групай паручыцямі. Пры спробе іх затрымаць, паручыцямі аказалі ўзброенае супрацьстаяццё. Гэтыя неарнаральныя, не прымаюць рашучы мер да ліквідацыі вынікаў шоддзітыва ў пытанні размяшчэння гандлёвай сеткі, неапрадэна закрываючы жыццёвыя ітарасы шырокіх мас працоўных.

Я. Эль.

У ГОНАР ДРУГОЙ СЕСІІ ВЯРХОўНАГА СОВЕТА ССР РАСТУЦЬ РАДЫ СТАХАНАўЦАЎ

Калектыў рабочых менскага скурузавода «Большэвік» дастойна сустрэкае Другую Сесію сацыялістычнага парламента нашай радзімы. Стаханавыя заводу, рыхтуючыся да Сесіі, значна павялікі выпрадукту, палепшылі якасць выпускаемай прадукцыі: тав. Каналіцкі сістэматычна выконвае норму на 237 проц. тав. Канарскі — на 228 проц. тав. Петрыч — на 187 проц. Стаханавы т. т. Чарнікава Ф. і Дземіновіч выконваюць свае дзённыя нормы на набіцы скур для рам на 165—180 проц. Добрыя поспехы ў рабоце дасягнула брыгада вошчыкаў (брыгадзіры тт. Калпал і Родкін), якая выконвае сваё заданне на 194 проц. Брыгада пачульчыкаў аддзельнага аддзялення (брыгадзір тав. Сташкевіч) выконвае сваё заданне на 194 проц.

Палепшылася на заводзе тэхнічная вучоба. Дзяржаўны тэхнічны экзамен здалі 72 чал. Пачынаючы з мая месяца, колькасць стаханавцаў за заводу вырасла з 355 да 378 чал. 7-месячны план звыжэння сабекошту выпускаемай прадукцыі заводам выкананы на 107,7 проц. Лепшыя стаханавцы і інжынерна-тэхнічныя работнікі завода ўступілі ў рады партыі Леніна—Сталіна. За апошні час прыняты ў кандыдаты партыі стаханавыя тав. Хвалчыўская, Майстар хромавага пахэ агітатар тав. Шатко, майстар аддзельнага аддзялення тав. Альперовіч і іншыя.

ІНФАРМАЦЫЙНАЕ ПАВЕДАМЛЕННЕ аб сумесным пасяджэнні Совета Саюза і Совета Нацыянальнасцей 10 жніўня 1938 года

Учора, 10 жніўня, у 7 гадзін вечара, у зале пасяджэнняў Вярхоўнага Совета СССР, у Крэмлi, адбылося першае сумеснае пасяджэнне Совета Саюза і Совета Нацыянальнасцей.

Старшынястуючы — Старшыня Совета Саюза дэпутат Андрэў А. А.

3 дакладам па пункту першаму па-

радку для Сесіі — Аб адліным дзяржаўным бюджэце СССР на 1938 г. ўступіў Народны Камісар Фінанса СССР тав. Зверэў А. Г.

Па саканчынні даклада тав. Зверева старшынястуючы тав. Андрэў А. А. абвешчае першае сумеснае пасяджэнне Совета Саюза і Совета Нацыянальнасцей закрытым.

ДА СУТЫЧАК У РАЁНЕ ВОЗЕРА ХАСАН

Учора, 10 жніўня, японскі пасол Сігеміцу зноў наведваў Народнага Камісара Замежных Спраў т. Літвінава. Пасля абмену думак, Народны Камісар зрабіў ад імя савецкага ўрада наступныя прапановы:

падпісамі поўнаможных прадстаўнікоў Расіі і Кітая.

Пасол Сігеміцу прыняў поўнаможны першыя дзве прапановы, адхіліўшы арбітраж. Тав. Літвінаў указаў, што найбольш эфектыўнай гарантыяй дасягнення пагаднення па рэмаркацыі было-б прысутнічаць у камісіі бестраоняга неапаціўленага арбітра, аб з прычыны прэчанняў паса, ён на арбітражы не настайваў. Такім чынам, лічыцца ўзгодненым і трэці пункт.

1. Японскія і савецкія войскі спыняюць свае ваенныя дзеянні 11 жніўня ў 12 гадзін па мясцоваму часу, аб чым урадам СССР і Японіі робяцца распараджэнні неадкладна.
2. Як савецкія, так і японскія войскі астаюцца на тых лініях, якія яны займалі 10 жніўня ў 24 гадзіны па мясцоваму часу.
3. Для рэмаркацыі спрэчнага ўчастка граніцы ўтвараецца зместная камісія з двух прадстаўнікоў ад СССР і двух прадстаўнікоў з японска-манчжурскай стараны пры арбітры, які выбіраецца па згодзе старон, з грамадзян трэціх дзяржаў.
4. Камісія па рэмаркацыі працуе на аснове дагавору і карт, снабжонных

Не дасягнута пагадненне па пытанню аб асновах работы камісіі па рэмаркацыі. Пасол Сігеміцу прапаноўваў пакласці ў аснову таксама іншыя матэрыялы, якія да гэтага часу савецкаму ўраду не былі прад'яўлены і аб якіх ён таму не мае ніякага ўяўлення. П. Сігеміцу абяцаў, адвак, запрасіць па гэтым пытанню свой урад і дань у блэйшэйшы час адвак.

(БЕЛТА).

МАЦАВАЦЬ АБОРОННУЮ МАГУТНАСЦЬ СССР

3 рэзальцыі рабочых, інжынерна-тэхнічных работнікаў і служачых ст. Менск-пасямырскага Заходняй чыгункі

Няхай ведаюць японскія самураі, што ўвесь савецкі народ гэтаў у любую мінуту, па першаму закліку партыі і ўрада, па першаму закліку любімага друга, настаўніка, правядыра народаў — таварыша Сталіна стаць на абарону сваёй плудоўнай шчаслівай радзімы.

Няхай запамыняць фашысты, што і якія правакацыі нам не страшны. Наша доблесная Рабоча-Сялянская Чырвоная Армія разам з усім народам гатовы ў любую мінуту даць сакрушальны адпор усім тым, хто направае супроць сваёй свайго рыда ў наш савецкі агарод.

Мы, рабочыя і інжынерна-тэхнічныя работнікі і служачыя ст. Менск-пасямырскага Заходняй чыгункі, патрыёты сваёй слаўнай радзімы, у адказ на вялікай зарываўшайся японскай ваеншчыны яшчэ энергічнае возьмемся за ўмацаванне абароназдольнасці нашай радзімы, за вывучэнне ваеннай справы.

Няхай жыве наш родны брат — пераможная Чырвоная Армія!

Няхай жыве палкаводзец нашай слаўнай Чырвонай Арміі, першы маршал Клімент Ефрэмавіч Варашчылаў!

Няхай жыве наша любімае комуністычная партыя!

Няхай жыве наш мудры правядыр і настаўнік Іосіф Вісарыянавіч Сталін!

Гора таму, хто прымусяць узяцца за зброю!

3 рэзальцыі мітынга калгаснікаў калгаса імя Кірава (Лагойск).

Мы, калгаснікі калгаса імя Кірава, Кузевскага сельсавета, абураны новай правакацыяй японска-манчжурскай ваеншчыны. Якая імкнецца запаліць пажар неавай сувеснай ваіны. Мы запалюем нашу большэвіцкую партыю, савецкі ўрад і любімага правядыра ўсяго чалавештва — таварыша Сталіна, што па першаму іх закліку ўсе, як адзін, уступім у рады нашай любімай Чырвонай Арміі.

Таварышы чырвонаярмейцы, камандзіры і палітрабціні! Мужна абараняце граніцы Далёкага Савецкага Усходу. Мы таксама будзем умацоўваць нашы заходнія граніцы. Не аддадзім ворагу ні адной пядзі савецкай зямлі! Гора таму, хто прымусяць наш 170-мільённым савецкі народ узяцца за зброю!

Няхай жыве наш вялікі правядыр таварыш Сталін!

ПАВЕДАМЛЕННЕ ШТАБА ПЕРШАЙ (ПРЫМОРСКАЙ) АРМІІ

9 жніўня японскія войскі зноў прадпрынялі рвал атак на вышнюю Зааераня (Чанкуфы), займаемую нашымі войскамі. Японскія войскі былі адкінуты і вялікімі для іх стратамі. Размяшчэнне нашых войск праходзіць па ліній граніцы, за выключэннем раёна

вышні Безмянянай, дзе японскія войскі ўжыліся ў нашу тэрыторыю метраў на 200, а нашы войскі ў сваю чаргу ўжыліся ў японска-манчжурскую тэрыторыю метраў на трыста. На ўсім участку прадуладжана артылерыйская перастрэлка.

Вораг будзе змят і знішчан!

3 рэзальцыі членаў арцелі металкамінага (Матілеў)

Фашысты рыхтуюць новую імперыялістычную боіну, і ў першую чаргу супроць нашай краіны сацыялізма. Але няхай японскія самураі ведаюць, што ўсе мы па першаму закліку партыі і ўрада грудзімі станем на абарону сваіх

пачыненых граніц нашай радзімы. Мы добра памятаем словы таварыша Сталіна аб маблэзанынай гатоўнасці. Ішчэ больш будзем мацаваць абаронную работу Ператворным нашы прадпрыемствы, як і ўвесь Савецкі Саюз, у неапрадукцыю крэпасці абароны!

АДНАДУШАНЕ ПАТРАБАВАННЕ СОВЕЦКАГА НАРОДА — ПАНЛАСЦІ КАНЕЦ ПРАВАКАЦЫЯМ ЯПОНСКИХ АГРЭСАРАЎ

Магутнасць Совецкага Саюза не зламаць нікому і ніколі!

З рэзалюцыі калектыва мэнскага дрэвапрацоўчага заводу імя Молатава. Мы, рабочыя, інжынерна-тэхнічныя работнікі і служачыя заводу імя Молатава, з пачуццём найвялікшага абурэння і гневу даведліся аб новых правакацыях ашалеўшых самураюў. Злобы вораг імкнучыся ўцягнуць совецкую краіну ў кровапрапітую вайну і сарваць наша мірнае і паспяховае сацыялістычнае будаўніцтва. Але ніхтыя вельможы фашысцкай вырвалі, што ім гэта не ўдасца. Совецкі народ стаіць за мір і адстойвае справу міру. Але ён не баіцца пагрозы і гатовы заўсёды, у любую мінуту, па першым закліку нашай большай патрыятычнай партыі, урада і любімага правядыка ўсіх працоўных і прыгначаных народаў — таварыша Сталіна даць сакрушальны адпор любому ворагу, опершы з твару вярці таго, хто пасягне на наша сонца, радасць, шчасце, наша жыццё — на Совецкі Саюз.

Знішчальным агнём сустранем ворага

ОРША. На ўсёх падпрыемствах, установах і калгасах раёна праходзяць многалюдныя мітынгі ў сувязі з правакацыямі японскіх ваеншчынаў на Далекім Усходзе. Калектывы рабочых, інжынерна-тэхнічных работнікаў і служачых паравозага дэпо станцыі Орша ў прынятай рэзалюцыі піша: — Няма такой сілы ў свеце, якая магла б адабраць у совецкага народа яго заваяванні. Разам з доблеснай Чырвонай Арміяй, слаўным Ваенна-Марскім Флотам і Чырвонай Авіяцыяй магутны совецкі народ гатовы ў любую мінуту знішчальным агнём сустраць ворага, адкуль ён ні з'явіцца. За наглыя вылазі на далёкаўсходняй граніцы японскія фашысты дорага заплацілі. Мы, рабочыя дэпо, вяртаем, што ў патрэбную мінуту смялі і ўзбудзена павядаем бранявыя палёды, будзем мэтамі граміць прэзэрваных ворагаў аднаго ў свеце сацыялістычнай дзяржавы.

Полная ваенізацыя вуні ў Польшчы

ВАРШАВА, 6 жніўня. (БЕЛТА). Нядаўна польскі друк паведамляў аб прадоўжэнні ўчотнага ўзросту асоб, падлягаючых прызыву ў час вайны, з 50 да 60 год. Сёння «Газета польска» паведамляе аб новым мабілізацыйным мерапрыемстве ўрада. Згодна даным «Газета польска», з пачатку вучэбнага года ўсе вышэйшыя навучальныя ўстановы будуць поўнасьцю ваенізаваны. Студэнты, не адбываючы ваеннай службы да паступлення ў навучальныя ўстановы, прыпісваюцца да часовай называемай «народавай абароны» (тырыярыяльнага часці), а асобы, адбываючы такую, залічваюцца ў тыячасці ў якасці каманднага саставу. Усе студэнты, залічаныя ў часі «народавай абароны», будуць падпарадкаваны адзінаму камандаванню і будуць лічыцца салдатамі, прыпісанымі да таго падраздзялення «народавай абароны».

Нарада Бека з польскім паслом у Германіі

ВАРШАВА, 7 жніўня. (БЕЛТА). Паводле паведамлення берлінскага карэспандэнта «Лістраваны кур'ер» і «Дзённая», польскі міністр замежных спраў Бек, вяртаючыся ў Варшаву п'яларозе з Осло меў у Берліне 4-гадзінную астаноўку, у час якой раўсаў польскім паслом у Германіі Ліпскім.

Маршал Бальбо едзе ў Германію

ЛОНДАН, 8 жніўня. (БЕЛТА). Як паведамляе берлінскі карэспандэнт газеты «Таймс», італьянскі маршал Бальбо ў адказ на запрашэнне Германіі 9 жніўня прыбудзе з візітам у Берлін. Па словах карэспандэнта, мета гэтага візіта — устанавіць больш пэўнае супрацоўніцтва паміж ваеннымі сіламі Германіі і Італіі. Маршуеці што ў час перагавораў будзе абмяркоўвацца, у прыватнасці, пытанне а становішчы паветраных сіл краінаў якія прымаюць да «воіс Рым-Берлін».

Партыйнае жыццё

Прыём у партыю у армейскіх большэвікоў

Большэвіцкая партыя заўсёды наладзіла і надала выключна вялікую ўвагу росту нашай партыі, прыёму ў партыю лепшых, правераных, да канца адданых справа Леніна—Сталіна людзей. Прыём новых членаў партыі — важнейшая справа кожнай партыйнай арганізацыі. Гэта добра зразумелі камуністы воінскай часці, дзе камісарам таварышам Назарэнка. За параўнаўча невялікі перыяд прынята ў партыю 17 чалавек. 26 чалавек прынята толькі на бюро, на 9 чалавек аформлены дакументы. У падзяляючай большасці — гэта выдатныя вучобы на авалоданні складанай вайскавай тэхніцы. Многія з прынятых ужо маюць вялікі вопыт грамадска-палітычнай дзейнасці, рад галоў актыўнай работы ў раллах ленынска-сталінскага комсомала.

Вось таварыш Шэрнішэў. Ён нядаўна прышоў у армію з недастатковым багажом ведаў, з недастатковай ідэйна-палітычнай узброенасцю, а служба ў Чырвонай Арміі яму, як і ўсім, з'явілася вялікай школай. Ён непазнавальна адрас палітычна. Зараз ён не толькі разабраўся добра ў палітычных пытаннях, але выдзе вялікую агітацыйна-масавую работу.

Як лепшага, растуцлага таварыша, комсомольскага арганізацыя вылучыла тав. Шэрнішэва на газароўку і адказную работу — намеснікам палітычнага кіраўніка, Партыйнаа арганізацыя прыняла тав. Шэрнішэва кандыдатам у члены нашай большэвіцкай партыі.

Прыняты ў кандылаты ВКП(б) малодшы камандзіры тт. Марозаў, Чынькоў. Абодва яны — выдатныя вучобы, іх падраздзяленне паказвае выключныя ўзоры ў авалоданні вайскавай справы.

Тав. Аляксееў прышоў вялікую школу выхавання ў армейскім комсомале. У дні выбарчай кампаніі ён быў настаяльным гасцем у выбарчым камітэце, прымяняў многа металаў агітацыйнай работы. Таварыш Аляксееў і зараз працягвае весці агітацыйна-масавую работу, прыводзіць лекцыі, гутаркі, чытае газет.

Сакратар партыйнага бюро — малодшы камуніст, былы комсомольскі работнік таварыш Смірнов зусім правільна разумеае вялікія задачы, якія ставяць перад сабой партыйныя арганізацыі.



НА ЗДЫМКУ: выдатныя па аснове грані, комсомольскі-аганізаваніі В. В. Січкова (злева) і Н. П. Казлоў ў справе. Побач веры другі сабака «Пора». (аболадная граніца, ВССР. Ц-акая частка, якой камандуе член прэзідыума Вярхоўнага Савета ВССР ордэнавоіца С. І. Марозаў).

Партыйная прапаганда — важнейшы ўчастак партработы

Самая лепшая, самая адданая людзі нашай раліамы палудаюць ралі нашай партыі. Толькі за чэрвень-ліпень месяцы 1938 г. Магілёўскім абкомам КП(б)Б прынята ў кандылаты партыі 190 чалавек. Гэта актыўныя выбарчай кампаніі, перадавікі прамысловасці і сельскай гаспадаркі. У сувязі з ростам партыйных арганізацый палітычнае выхаванне партыйных і непартыйных большэвікоў набыла яшчэ больш вялікае значэнне. Ажыццяўляючы рашэнне лютэўска-савіцкага Пленума ЦК ВКП(б) і ўказаных таварыша Сталіна, партыйныя арганізацыі вобласці дабіліся некалькіх поспехаў у арганізацыі партыйнай асветы.

У г. Магілёве ўжо скончыла вучэбную праграму школа малаліпенных камуністаў у саставе 37 чал. гаралскаа вышэйшай партыйнаа школы ў саставе 46 членаў і 32 кандыдатаў, гурток па ленынізму на шоўварай фабрыцы і інш. У сьнежні і ліпеня ў г. Магілёве скончылі праграму 16 школ і гурткоў. На вёсцы закончылі праграму 13 гурткоў палітграматы, 10 гурткоў па вывучэнню гісторыі ВКП(б) і 2 гурткі па ленынізму. Заканчваюць праграму ралі іншых школ і гурткоў як у гарадзе, так і на вёсцы.

Значна павысіўся ідэйны ўзровень і палітычная зростаўнасць занятых. Паленшылася якасць вучобы. Прыкладна могуць служыць гурткі: ва трыбунішчым заводзе — прапагандыст тав. Ліпнін, Белхарчганлія — прапагандыст тав. Савін, стурэвола — прапагандыст тав. Альшутэр, торфэвола — прапагандыст тав. Сагал і інш. Заняткі ў гэтых гуртках праходзяць рэгулярна. Тут поўнасьцю скарыстоўваюцца наглядныя дапаможнікі, мастыцкая літаратура. Прапагандысты і партыйныя партарганізацыі патрабуюць ад слухачоў акуртачнаа наведвання і падрыхтоўкі да заняткаў.

Аднак ёсць яшчэ партыйныя арганізацыі, дзе становіцца партасветы прадаўжае аставацца яўна недавальнаа. Гэта паказала праверка становішча партасветы ў Быхаўскім і Чавускім раёнах.

На бюро абкома пры абмеркаванні пытанія аб атановішчы партпрапагандаў у Быхаўскім і Чавускім раёнах было адзначана, што сакратары райкомаў не арабілі неабходных вывадаў з рашэння лютэўска-савіцкага Пленума ЦК ВКП(б) і ўказаных таварыша Сталіна аб авалоданні большэвізмам. Яны самаўхіліліся ад прапагандыскай работы. Партыйныя кіраўнікі тт. Палаля, Жалезнякоў, Суботін, Царанкоў, Серы да выбараў іх сакратарамі райкомаў былі прапагандыстамі і добра кіравалі вучобай, а зараз яны «звывалілі» сябе ад прапагандыскай работы.

Такая прагматыка самаўхілення асобных сакратароў райкомаў і партгоргаў ад прапагандыскай работы прывяла да таго, што ў Чарыкаўскім, Чавускім і Быхаўскім раёнах зусім ліквідаваны гурткі палітграматы і ў гэтых раёнах значнаа колькасць камуністаў і спатуваючых непадрыхтавана яшчэ да павышаных форм партыйнай вучобы.

У многіх партыйных арганізацыях спыніліся заняткі ў гуртках па вывучэнню праграмы, статау партыі і багучай палітыкі. У 1938 г. па вобласці арганізавана і прапуюць толькі два гурткі багучай палітыкі і сем гурткоў па вывучэнню праграмы і статау партыі. У Пра-

велькі. Слаўная совецкая разведка пад кіраўніцтвам сталінскага нарэма ўнутраных спраў тав. Н. І. Ежова, долблена выкрываюча нашых ворагаў, навучылася ўскрываць самыя кітравы і каварныя металы замежнаа шпіянажа, дыверсіі, тэрара, шкандніцтва. Аб работе сваіх рэзідэнтаў часамі прагаварваюцца самі дзевяць капіталістычных краін, іх дыпламаты, генералы.

Напрыклад у Токіа ёсць газета пад назвай «Міако». У 1937 г. яна змясціла некаторыя весткі аб тым, што адбывалася на скаротным паслядніні японскай плаванава-бюжэтнай камісіі. Аказваецца, што алія з дэпутатаў звярнуўся ў гэтай камісіі з запытам да ваеннаа міністра па паводу правазавольнасці напых сібірыскіх чыгунак Міністр адказаў, што правазавольнасць сібірыскі чыгунак вядома, што яны маюць аб гэтым прыдземне сістэматычныя весткі ад азнаходныхся ў Расіі элементаў, якія састаяць у апазіцыі да совецкага ўрада». Гэты міністр прабалтаўся і выдаў сваіх прышлельцаў.

Зразумела, буржуазія японская, нямецкая і ўсёякія іншыя алапцішчы аб тым, каб завярбавалі сабе агентуру сярэд усялякіх абломкаў былых палітычных партый Паміж гэтымі панамі з былых палітычных дзевячоў і замежных разведкамі ёсць пэсары і арганізацыя сувязь. У гэтых сувязях састаяць не толькі напы айтчыныя менашчыкі, аэры і інш., але і відныя дзевячы такіх арганізацый, як другі інтэрнацыянал.

Падрыхтава разведкаа работа, якая праводзілася ў нашай краіне ворагамі народа, ападаічнаа разведкаа работе, правалімай траціцкіна-фашысцкімі разведкамі ў Іспаніі і Кітаі. Якія ўрокі трэба зрабіць з усёй гэтай подлай дзейнасці замежных разведкаў і іх агентуры ў нашай краіне? Перш за ўсё памятаць аб тым, што замежныя разведкі, як апарат інтэрвентуа, будуць і надалей імкнучыся пранікаць на тэрыторыю нашай ралі.

Ф. Р. ПРАХАРЭНКА, інструктар аддэлага партпрапагандаў і агітацыі Магілёўскага абкома.

Падрыхтава работа разведкаа капіталістычных краін і іх траціцкіска-бухарынскаа агентуры

У барацьбе міжнароднай контррэвалюцыі супроць Совецкага Саюза вялікую ролю адыграла і другая арганізацыя — «Промпарты». Гэта арганізацыя прадастаўляла сабой далейшы працяг «шахцінскаа» змовы. Тут таксама ікі ў «шахцінскаа справе», шпіёнскаа сувязі ішлі па лініі польскаа, французскаа і нямецкаа разведкаа. Але тым не менш справа «Промпарты» мела ўжо свае асаблівасці. Гэтая асаблівасці перш за ўсё заключалася ў тым, што даная змова яшчэ больш арыентавалася на інтэрэсныя ўзв'язненія совецкаа улады. Шпюлініцтва гэтай арганізацыі ажыццяўлялася ў больш шырокіх маштабах. Калі «шахцінцы» мелі дабрастыя цэнтры, то тут цэнтрам з'яўлялася група, асцешыя ў Маскве і прабаўшая распаўсюдзіць сваю дзейнасць па ўсю краіну. Праўда, уся гэтая група налічвала паўтары-дзве тысячы саўдзельнікаў, але для таго, каб весці шпіёнскую работу, для таго, каб у выпадку наступлення замежных інтэрвентуаў дапамагчы ім праванца на нашу тэрыторыю, — гэта група была далаві моцнай.

А. Вышыньскі

плаванаваа гаспадаркі, наш сацыялістычны план. У іх мелаа сваа «плаванаваа камісія», узначальваюцца прафэсарам Осалчым, які быў у той час намеснікам старшыні Дзяржплана і адрадінічка выкарыстаў сваа службавыя становішчы ў інтэрэсах змовы. Ён выступіў у ролі «грамдэскаа абнаваўцы» на «шахцінскім» працэсе для таго, каб замаскаваць сваа здрадніцкую «работу».

Гэты факт лініі раз паказвае, што двурунішчтва, якім здзіўлялі свет Пяткоў, Ралек, Рыкаў, Бухарын і іншыя, з'яўляецца характэрнай рысай усёх вагоў контррэвалюцыіных анысовецкіх груп.

Яшчэ ў час працэса было ўстаноўлена, што «Промпарты» арыентавалася пры сарапрацоўцы сваіх варажых плаванаў па падтрыманню і спавучванню бухарынцаў. Зараз ужо зусім дэна, што падполная варажыа дзейнасць Трощкаа, Зіноўеа, бухарынцаў, «шахцінцаў» і іншых шкандікаў і шпіёнаў уяўляе сабой адна клубок, хаця ў той час арганізацыяна яшчэ і не аформіўшыся Гэта арганізацыянаа афармленне адбылося некалькі паазей.

Гісторыя «права-траціцкіскаа блока» ідзе ад «шахцінцаў» праз «Промпарты» праз цэнтральнаа бюро менашчыкоў і галоўным чынам праз тую прапарэную і подлогу тэрырыстычную арганізацыю, якая і снежня 1934 года арабіла зобавства Сергея Міранавіча Кірава, ажыццёўленае па прамоу заданню Трощкаа, Рыкава, Бухарына, Зіноўеа, Каменева, Глоды.

У студзені 1935 года адбылося паасаджэнне Ваеннай калегіі, судзіўшай

*) Працяг. Пачатак гл. у «Звяздзе» на №№ 180, 181 і 182.

НАСУСТРАЧ НОВАМУ НАВУЧАЛЬНАМУ ГОДУ

ГАТОВЫ ДА СУСТРЭЧЫ ДЗЯЦЕЙ

Да новага навучальнага года мы пачалі рыхтавацца яшчэ з самай вясны, калі вучні пайшлі ў летні адпачынак. Увесь летні адпачынак мы скарысталі для таго, каб школу падрыхтаваць усюрою. Праўда, капітальнага рамонтна наша школа не патрабавала, бо мы яго зрабілі ў мінулым годзе. У гэтым годзе мы афарбавалі дах школы і правалі дробны рамонт.

Яшчэ з вясны мы пачалі рыхтаваць і дровы. Зараз школа поўнасьцю забяспечана палівам. Дровы мы вывезлі з лесу, парэзалі, пакалолі і сьлалі для працушкі.

У класах зрабілі рамонт печак, пафарбавалі дошкі. Таксама адрамантавалі і ганак.

Школьная бібліятэка папоўнілася мастацкай літаратурай на 500 рублёў. Поўнасьцю забяспечана школа і падручнікамі. Зараз мы заканчваем пабелку пакоў, дзе павінны жыць васьцінакі. Наша школа ўпаўне гатова сустрэцца вучняў. У класах чыста і светла.

Праўда, трэба адзначыць тое, што РВК і райапа навуц па падрыхтоўцы школы да новага навучальнага года не дапамагі. Яшчэ з вясны мы каляднічалі перад РВК, каб дапамагі лабулаваць два класы. У гэтым нам адмовілі, і вучні двух класаў вымушаны пайсьці на другую змену.

А. КОРЗУН,
дзрэнтар Літвінцэўскай НСШ, Даманавіцкага раёна, Палескай вобласці.


ЗДЗІЎЛЯЮЧАЯ РАЎНАДУШНАСЦЬ

Грычынская вясюўна сярэдняй школы знаходзіцца амаль пад берам мяскага раённага аддзела наравосьці. У мінулым навучальным годзе школа была ў вельмі драным становішчы. Дзрэнтар школы тав. Рудніцкая не забяспечыла ні арганізаванай паспяховай заняткаў, ні падхочаўчых умоў для навучальніц. Маючы вялікую нагрузку па выкладанню дзясцінак (34 гадзіны ў тыдзень), яна зусім заблылася, што ёй даўрачна кіраўніцтва школай. Ды і паспяховасць па праектах, якія яна выкладала, была надзвычай нізкая, што сведчыла аб непадрыхтаванасці выкладчыка.

Менскі райапа, ведаючы аб гэтых фактах, аслабаніў т. Рудніцкую ад пасады дзрэнтара. Але абласны аддзел наравосьці адмовіў гэта рашэнне. Рудніцкая-ж з нахалодам лета адразу пакінула школу без усякага нагляду. У выніку школа дагэтуль не адрамантавана і не мае ні абсталявання, ні друку. Яшчэ не праведзены нават угодзней 8-гадовага ўросту для камплектавання першых класаў. У школе дзясцінак чакае няўтульнасць, пясчата, холад. Грычынскі сельсавет са здзіўляючай раўнадушнасцю адносіцца да гэтага становішча.

І вельмі дзіўна, што Менскі райапа (загледчы тав. Лысак) пасля адменны вынесены і паставовы заняў у адносінах Грычынскай НСШ пазіцыю пачобнага назіральніка. Абласны-ж аддзел наравосьці ваюгул не жадае ўдзельнічаць у сутнасць гэтай справы і не звяртае ўвагі на паступаючыя сігналы аб неадвальнайчым становішчы ў школе.

В. І. АДУШКА.



Малацьба жьта ў калгасе «Інтэрнацыянал», Чырвонабярэзскага сельсавета, Жлобінскага раёна.

Фото С. Грыпа.

3 ГОНАРАМ ВЫКОНВАЕМ АБАВЯЗКІ ПЕРАД ДЗЯРЖАВАЙ

Наш калгас паставіў перад сабой задачу — убраць багаты калгасны ўраджай у самыя сьпэсыя тэрміны, не дапусціць ні аднаго кілограма страт. Улічыўшы вопыт уборкі мінулых год, у гэтым годзе мы праводзім жыўю і малацьбу значна лепш, больш арганізавана. Гэтага мы дасягнулі ў выніку добрай падрыхтоўкі. За месяц да ўборачных работ былі адрамантаваны і адрагуляваны патрэбныя машыны. Усе калгаснікі ведалі свае абавязкі і месца работы.

За 5 дзён мы ўбралі азімае па плошчы 174 гектары. Услед за жыўюм чыста падрабалі і зьбіралі каласы. Алначасова з ўборкай прыступілі да малацьбы складанай малацарняй Цяцэрынскай МТС. Ужо абмалочана жьта з плошчы 130 гектараў.

Для абслугоўвання машыны склаў дзве брыгады. Арганізавалі зручнасць тачную малацьбу. Днём працуе адна

брыгада, ноччу — другая. Алнажны па малацьбе т. Сталбуноў, падлючыя ў барабан таварышы Рукі і Шкундаль і астатнія калгаснікі забяспечваюць бесперабойную і высокакачэвую малацьбу. Пасля абмолоту збожжа звязваюцца і сьсыпаюцца ў калгасны сьвірай Сьвочасова і цэпяховая малацьба дала нам матчымаць першымі ў раёне выканань план хлебапаставак па азімаму жыту.

У час уборкі кожная мінута дорага. Не паспеем зрабіць адно, як ужо чакае другое. Тут ўсё трэба расплываць. Самапэк ва ўборцы можа прынесці вялікую школу калгасу.

Каб унікнуць распыленьня работай сілы, мы закончылі сенакашэнне да ўборкі азімых. Калгас наш адным з першых у раёне выкашаў план сенапаставак — 125 цэнтнераў.

Ужо выцерабілі лён на плошчы 82 гектары. Калгаснікі абавязаліся сьвочасова апрацаваць лён і здаць дзяржаве ільнявалю высокую прадукцыю.

У выніку дружнай паспяховай работы мы змаглі вылаць аманс калгаснікам па 1,4 кілограма збожжа на працадзень. Першы аванс паказаў, што ў гэтым годзе наш працадзень будзе больш поўнаважкі, чым у мінулым годзе. Гэта заахочвае калгаснікаў працаваць па ўборцы яшчэ лепш. А працы ўперадзе многа. Трэба ўбраць яшчэ 390 гектараў яравых культур, якія ўжо даспяваюць. Мы не дадзім ім прастаяць ні аднаго лішняга дня.

Хутка і без страт уборку высокай ўраджай. Дзятэрмінова выканам свае абавязальствы перад намай роднай савецкай дзяржавай.

Раман Якаўлевіч ПАЛУДА,
старшыня калгаса імя Молатава, Сімануўскага сельсавета, Круглянскага раёна.

ЗРЫВАЕЦА МАЛАЦЬБА І ХЛЕБАЗДАЧА

Не лепш абстаць справа з коннымі малацарнямі. Гэтыя малацарні толькі працуюць у 13 калгасах раёна. У Ясёўскім, Пагарэльскім і Касяўскім сельсаветах малацьбу коннымі малацарнямі зусім не распачыналі. З 9 калгасаў Дзяраўноўскага сельсавета толькі тры — «Селянін», імя Калініна і «Чырвоная ніва» — два дні назад прыступілі да абмолоту.

У раёне мсеп нават і зараз не адрамантаваны малацарні. У калгасе імя Леніна, Градзяноўскага сельсавета, з двух малацарняў сьпіраўна толькі адна. Старшыня праўлення сельсавета імя «Чырвоны ўхода», Ліпнёўскага сельсавета, не набыў для малацарні кола, і малацьба зараз няма чым.

Пасля ўсяго гэтага не даўна, што 7 жніўня на пункт Заготзірню калгас Асіповіцкага раёна не здаў ні аднаго кілограма хлеба дзяржаве.

Калгас «Бавікі», імя Дзержынскага, «Перамога», Карытэўскага сельсавета, імя Энгельса, Сьвіслацкага сельсавета, «Чырвоны сьпіг», Яноўскага сельсавета, прывозілі зярно на здагачны пункт, але яно аказалася заражанае клішчом. Пры патуранні раённага кіраўніцтва кіраўніцтва асобных калгасаў сарваўла ачыстку, дэзінфекцыю сьвіраву, гумнаў, тары. У выніку зараз зярно паражана клішчом.

Р. СЯРГЕЕННА.

ШТО ПЕРАШКАДЖАЕ ПРЫЁМЦЫ САРТАВОГА НАСЕННЯ

ГОРКІ. Перадьява калгасы раёна разам з жыўюм распачалі абмолот і здачу збожжа дзяржаве ў лік хлебапаставак і натураліты за работы МТС.

У першыя дні хлебаздачы калгасы сустрэліся з цэлым радом перашкод, якія сталі на шляху паспяховага выканання абавязальстваў перад дзяржавай.

Справа ў тым, што райза і дзрэнкі МТС азначына заняты і апрацаваюць сартавыя пасевы і складанне атаў апрацабы.

Асабліва абурюючы факт меў месца 4 жніўня на прыёмным пункце Заготзірню на станцыі Пагодзіна. Калгас «Вары за пагледку», Каменскага сельсавета, прывёз адзаволь сартавое жьта, Хлеб не быў прыняты выключна таму, што на прыёмным пункце Заготзірню адоўнічаў другі экзэмпляр акта апрацабы сартавога насення, асвоцэова не дасланы туды райза (заг. тав. Шаваляў).

Па такой-жа самай прычыне ў гэты дзень не было прынята сартавое насенне і ад іншых калгасаў. Дзясціны пэввод, нагруканы хлебам, былі вымушаны зноў варыцца далому.

С. КАЗНАЧЭУ.

У ГОНАР ДРУГОЙ СЕСІІ ВЯРХОЎНАГА СОВЕТА СССР РАСТУЦЬ РАДЫ СТАХАНАЎЦАЎ

Калектыў рабочых менскага скураваода «Большэвік» дастойна сустрэкае Другую Сэсію савецкага парламэнта намай роднай радзімы. Стаханаўцы заводу, рыхтуючыся да Сэсіі, значна павялічылі выпрацоўку, папэшылі якасьць выпускаемай прадукцыі: тав. Каналаці сістэматычна выконвае норму на 237 проц. тав. Канарскі — на 228 проц. тав. Петрыч — на 187 проц. Стаханаўцы тт. Чэрнікава Ф. і Дзяміновіч выконваюць свае дзясціны нормы на набыцці скур да рам на 165—180 проц. Добрых пэспехаў у рабоце дасягнула брыгада зольшчыкаў (брыгадзіры тт. Каліла і Ролкін), якая выконвае сваё заданьне на 194 проц. Брыгада цягунчыкаў аддзельнага аддзяленьня (брыгадзір тав. Сташкевіч) выконвае план на 190 проц.

Многа новых рабочых, як тт. Таргон-

Аб гандлі на ўскраінах

Украіны Менска за год савецкай улады карэным чынам змянілі свой воблік. На месцы многіх старых лачуг пабудаваны дзясціны новых шмагпа-варховых дамоў, часта пераўзыходзячых па сваёму аб'ёму і прыгожасці архітэктурнага афармленьня многія дамы пэнтра горада.

Аднак, не глядзячы на гэтыя вялікія змены, на ўскраінах горада прадаўжаюць яшчэ сям-там існаваць старыя, аджыўшыя традыцыі. У гэтым лёгка можна пераканацца, пацікавіўшыся пытаннем размяшчэньня гарадской гандлёвай сеткі.

Прайдзіцеся па галоўных вуліцах горада — Савецкай і Ленінскай. На працягу двух-трох кварталў вы тут убачыце дзясціны добра абсталяваных, прыгожа аформленых магазінаў. Тут пакупнікі могуць знайсці рознастайныя тавары, галантарэю, мануфактуру, абутае, кандыцэрыяны вырабы, малочныя прадукты і т. д. Але варта толькі паехаць на ўскраіны горада: пасёлкі імя Пушкіна і «Комінтэрн», у раён Старажоўкі — там карціна рэзка мяняецца.

У пасёлку імя Пушкіна, дзе прыкывае шмат рабочых друкарня імя Сталіна, дрэвапрацоўчага заводу імя Молатава і іншых буйных прадпрыемстваў горада — ёсьць адзін ларок, і той працуе выключна дрэнна. Заўбэды каля яго доўга чакае. Асартымент тавараў вельмі мізэрны. Замест 8 гадзін раніцы гандаль у ларку пачынаецца толькі ў 10 гадзін. Загалючына гэтым ларком тав. Хігеровіч па свайму погляду часта опянае гандаль, вышываючы стандартную записку: «Найшла званіць, зараз буду». У асобныя дні тут не бывае ў пролажы нават такіх прадуктаў, як хлеб, булкі, цукар і т. д. Зусім не арганізаван у пасёлку гандаль прахаджальнымі нап'іткамі з яшчэ большымі мятэрствамі даводзіцца тутэйшым жыхарам заставаць карасін. Магазіна, гандлюючага ім, няма не толькі ў пасёлку, але і па ўсёй Пушкінскай вуліцы. Для таго, каб купіць карасін, трэба ехаць аж на Камароўку і адтуль вазіць яго «кантрабандным» шляхам — трамваем.

Па Пушкінскай вуліцы, дзе размяшчаецца рад буйных прадпрыемстваў, навуальных устаноў, ёсьць толькі два прадуктовыя магазіны сістэмы Менгорхарчандлія №№ 121 і 10. Магазін № 121 знаходзіцца ў зусім непрыгодным для гандлю памяшканні, якое патрабуе капітальнага рамонту. Даг магазіна прыякае, зусім дрэннае яго складское памяшканне. Прадукты тут утрымліваюцца ў велькім непарадку. Усюды роі мух. Працуючыя 4 прадаў-

цы спяшаюцца, нервуюцца і не паспяваюць абслугоўваць пакупнікоў. Заўбэды вялікая чарга.

У магазіне № 10, які абслугоўвае пераважна работнікаў Беларускай Акадэміі навук, Клінічнага гарадка, тахікума сувязі, часта няма ў пролажы хлеба, вэскіх і каўбасных вырабаў. Малочныя прадукты завозяцца ў магазін не раніцай, а вечарам.

Аналагічнае становішча з арганізаванай гандлю і ў другім буйнейшым рабочым пасёлку — «Комінтэрн». Адзіны магазін пасёлка № 27 працуе з прамэрнай нагруквай і абслугоўвае ў 3—4 разы больш пакупнікоў, чым такі-ж магазін у пэнтры. Для таго, каб тут сьбэ-твое купіць, трэба не менш 15—20 мінут прастаяць у чарзе. Памяшканне магазіна зусім непрыгоднае.

Выключна дрэнна размяшчана гандлёвая сетка і ў раёне піваварага завода «Беларусь». Тут ёсьць рад вуліц, як вапрыклад Камароўская, Чырвоны-ская, якія зусім не маюць ні аднаго прадуктовага магазіна.

Гандлёвая сетка ў Менску, як вядома, размяшчалася ў свой час ворагамі вярота яўна шкодніца. Рабочыя ўскраіны агаляліся. Аднак, вынікі шкандіцтва ў гэтым вобліку найбольшым пытанні арганізацыі выключна марудна.

Да гэтага часу чамусьці жыве традыцыя адрываць цэнтрылізаваныя магазіны адпрывадлага, так званыя «Гастраномы», магазіны па пролажы тэксцільных вырабаў, мэблі, пэсуды, будматэрыялаў, абутку толькі ў пэнтры горада. Горхарчандлія і горпрамагдала на ўскраінах будуць большай часткай лёгкія павільныя, ларкі, непрыстасаваныя для культурнага гандля.

Усе 5 іюньчых у горадзе мэблевых магазінаў размяшчаны ў пэнтры, а тры з іх інакштраваліся на адным толькі пляцы Волі. Не знайдзі на ўскраінах, за выключнем прымытэўных праматарных ларкоў, больш-менш палыходзячых магазінаў па пролажы галантарэі, абутку, галаўных уборак, у той час, як толькі на адной Ленінскай вуліцы (пачынаючы ад пляца Волі да рога Ленінскай і Савецкай) размяшчаны 14 буйных праматарных магазінаў.

Нарамгандалё БССР і гералеці аддзел гандлю Менска, ведаючы аб усіх гэтых ненармальнасцях, не прымаюць рашучых мер да ліквідацыі выніку шкандіцтва ў пытанні размяшчэньня гандлёвай сеткі, непэарэдна закарэняючай жыццёвыя інтарэсы шырокіх мас працоўных.

Я. Эль.

ГОЛАС АЎСТРЫЙСКАГА НАРОДА

Аглед негалегай аўстрыйскай „Рота Фане“

Тоненькі опытак з папірсной паперы Восем старончак, набраных дробным, чоткім шрыфтом. На першай старонцы загалавак: «Рота Фане» — цэнтральны орган камуністычнай партыі Аўстрыі. Ніжэй з боку — № 4. Год выдання 20-ы.

«Рота Фане» ўжо даўно выдэлацца негалега. Чацвёрты нумар вышэй палі райзобічача захватва Аўстрыі германскімі фашыстамі.

«Варапба пралаўжаецца, — піша ў пералавым «Рота Фане», — барацьба за свабоду Аўстрыі супроць іта чужаземнага ўладарніцтва» Гэтыя словы газета павярдае шматлікімі пісьмамі аўстрыйскіх рабочых, сялян і служачых; «Рота Фане» друкуе пісьмы працоўных пад агудным загалоўкам: «Аб чым не піша фашыскі друк».

Адзін з карэспандэнтаў «Рота Фане» расказвае аб наступным, характэрным для настрою аўстрыйскіх рабочых эла-рэнні. У рэстаране, недалёка ад мэталургічнага заводу Вена-Брыггінэау, сядзела 13 рабочых гэтага прадпрыемства. Па радзё пералавалі фашыскі гімн. Рабочыя як ні ў чым не бывала, прадаўжалі гутарыць. У гэты час у гэтым рэстаране ўвайшоў фашыст і патрэбаваў, каб рабочыя ўсталі. Яны адмовіліся гэта зрабіць. Фашыст выкінуў іштурмавікоў. З агоненымі сабымі накінуліся яны на рабочых. Завязалася формены бой, трое рабочых былі ранены, адзін з іх цяжка.

Як толькі паведамілі аб гэтай палэзі распаўсюдзілася па заводзе, рабочыя аб'явілі забастоўку. Яны патрэбавалі неадкладнага звальнення з заводу фашыста-даносчыка і вызваленьня арыштантаў таварышоў, не глядзячы па паргозы і тэрор. Забастоўка прадаўжалася да таго часу, пакуль гэтыя патрабаванні не былі выкананы.

На заводзе Сіменса і Гальске рабочыя аказалі ўпартае супраціўленьне фашыстам, праваўшым арыштываць старшыню заўкома Прышлося заняць гэты завод германскімі войскамі, каб зламліць мужнае супраціўленьне рабочых. 54 чалавекі было пры гэтым арыштывана.

На Зімерінгскім вагонным заводзе адміністрацыя пачала аднойчы выкідаць па адзінцы рабочых у разліковае бюро, адкуль яны на завод ужо больш не вярталіся. Запалазрышчы надобрае, у кантору накіравалася група ўстры-вожаных рабочых. У разліковым бюро яны засталі навал паліцыі. Увалялася бора пратэстаў. Абураныя рабочыя патрабавалі ўбраць паліцэйскіх з заводу, паражалючы ў адваротным выпадку спыніць работу. Адміністрацыя вымушана была ўрэшце задаволіць гэты патрабаванне.

Лепшыя пасалы на прадпрыемствах і ва ўстановах прапастаўляюцца ў першую чаргу германцам. Гэта вялікае незадаволенне і ропат нават сярод аўстрыйскіх фашыстаў.

«Рота Фане» друкуе пісьмы сялян, абураных гаспадараннем фашыстаў у вёсках.

У адной з вёсак сяляне ўпарта адмаўляліся вывесці фашыскі флаг.

«Сяляне адкрыта гавораць аб сваёй нязвысці да гітлераўцаў. Яны да гэтага часу не дапусцілі да сябе ў вёску назначанага ім старасту-фашыста».

Аўстрыя вядома германскімі салдатамі, сьрол якіх таксама сілыны аўтарфашыскія настроі.

«У многіх месцах, — піша «Рота Фане», — устанавілі добрыя таварышскія ўзвэмавідныя паміж германскімі салдатамі і мясцовымі рабочымі».

Германскія салдаты расказваюць аўстрыйскім рабочым аб лютым абыходжанні афіцэраў.

Некаторыя салдаты адкрыта выказваюць сваё незадаволенне фашыскім рэжымам.

«У 2-м раёне Вены, — піша «Рота Фане», — натулі вірунскі салдаты матарызаванага батальёна. Ён выказваў сьвэй незадаволенне муштраваньнем і германскай арміі, чэртыкаўся з пэвду дрэннага харчаваньня. Улічючы матэр, ён пэвхуў сьвэйшчы: «Пачэкайце, вы хутка вядучэце, што зь сьтучне Гітлер. Плявчыце хацёў я на фашызм».

На рынку ў Вене жонка рабочага запыталася германскага салдата:

«— Сьнянчы, як-ні ўсё-такі мяне выдэ германскаму рабочаму?»

Салдат адказаў:

«— Мілая, я знаходжуся тут у якасьці германскага салдата. Напі вам хочацца даведзца, як жыюць германскія рабочыя, то вы павінны іх запытаць».

Сведкі гэтай сьпэкі вельмі добра зразумелі, што хацёў сказаць салдат.

«Рота Фане» павярдае сваіх чытачоў, што ў Аўстрыі на ўсёх прадпрыемствах і ва ўстановах размяшчаны фашыскія шпікі і правакатары, якія пад выглядом «старых рэволюцыянераў» стараюцца ўперніцца ў дзвер'е рабочых, каб потым зрабіць ім «Кожнае праўленьне бэсклапотнасці, — піша газета, — бэбэтлі-васць легкадумствэ — асабліва, калі маеш справу з незнаёмым чалавекам — можа пацягнуць за сабой незлічоныя бяды».

Дзё старонкі прывяціла «Рота Фане» пісьмам аўстрыйскіх рабочых, паведаўшых Германію ў пошуках работы. Адаін з гэтых, які ў свой час жыў у Германіі, расказвае, што пэны на харчаванне павялічылі там з 1932 года на 50 проц. і што ваюгу у Германіі цяж-

на дастаць што-небудзь з'адобнае. Янасьці тавараў вельмі нізкае. Ва ўсёй прамысловасці ўжываюцца ў вельварнай колькасці так званыя замьніцілі пры пакупцы бялізны пакупнікі заўбэды знаходзілі ў пакэце записку з папярэджаннем: не ўжывайце пры мыцці асабліва гарачай вады, бо бялізны распаўзаецца.

Шкапа пэсьмо рабочага, які да агляду ў Германію знаходзіўся пад моцным уплывам фашыскай прапаганды.

«Най я пайнуў Аўстрыю, — піша гэты рабочы, — у хістаў. Зараз я магу зноў чэме працягнуць руку сваёй таварышам. Пасля таго, што я тут бачу, сьняну толькі адно: я канчаткова вылічюся».

Адаін з аўстрыйскіх рабочых разгаварыўся ў аўтобусе з кандуктарам.

«Як жывецце? — запятаў аўстрыйскі рабочы.

«— Вельмі добра, — многазначна адказаў кандуктар. — Раней мы працавалі 8 гадзін у дзень, а зараз 10...»

Аўстрыйскія рабочыя, дабываючыся ў рабочых кварталах Германіі, расказваюць, што там рэзка пачуць фашыскае прытаньне або ўбачыць фашыскі значок у пэтыліцы.

У час прабывання ў Гамбургу адаін з аўстрыйскіх спыніўся ў доме ў рабочага. Аднойчы гамбургскі рабочы запятаў свайго гасця:

«— Скажыце, у Аўстрыі бошь комуністы?»

Папушымі ўхілісты адкаў аўстрыйца, рабочы сказаў:

«— Нічога, яны ў вас хутка з'явяцца».

Удаельнікі эжкурсіі за абураннем расказваюць аб жабрацкай зарплате і бізлітскай эксплаатацыі рабочых у фашыскай Германіі. Каля 25 проц мідэарнай зарплаты ідзе на палаткі і рэзанага ролу адлічэнні. Сістэматычна змяняючы зароботную плату і парашаючы ўмовы працы, фашысты ў той жа час няопытна павялічваюць нагрукку на кожнага рабочага.

«Заўважэцца нахліпы рост няшчасных выпадкаў на прадпрыемствах, — піша адаін з карэспандэнтаў «Рота Фане», — Ньспына пэвалічаецца ліч захворваньні і, у першую чаргу, нервовыя».

За параўнальна кароткі тэрмін свайго гаспадаранья ў Аўстрыі германскія фашысты паспелі ператварыць усю краіну ў асідэцкае. Не спыняюцца забовствы, катыванні, арышты рабочых. Самагубствы прынялі масавы характар. Заработная плата аўстрыйскіх рабочых рэзка знізілася. Па паведаміньню «Рота Фане», заробатак кваліфікаванага металіста і дрэвапрацоўшчыка з дня захвату Аўстрыі германскімі фашыстамі зменіўся прыблізна на 80 проц. Яшчэ больш знізілася зарплата гарнікоў, тэксцільчыкаў і інш.

Газета паведаміла аб лікампакавай падрыхтоўцы па будаўніцтва стратэгічных дарог і новых аэрадромаў, аб ушпэнячым снабжэньні германскіх ваенных заводаў аўстрыйскім жалезам і іншымі відамі сыравіны «Рота Фане» прыводзіць наступную заяву Германіі:

«З Берліна будуць ісьці загады прадавецтва пэвныны самі аўстрыйскія, — так заявіў бліжэйшы спадчынік Гітлера — Герман».

Газета растлумачвае сваім чытачам, аб якой рабоце ідзе гутарка:

«Усё, што мы будзем вырабляць, пойдзе на падрыхтоўку да вайны, чым хутэй мы будзем працаваць, тым хутэй успыне вайна. А не не хоча ні аўстрыйскі, ні германскі народ!»

«Рота Фане» павярдае працоўных, што германскія фашысты імкнучыся ператварыць Аўстрыю ў плацдарм для распаўзаемай ім вайны, а аўстрыйскі народ скарыстаць у якасьці гарматынага мяса, і заклікае працоўных Аўстрыі расстроіць злучэньня з фашыстамі і выстуіць адзіным фронтам супроць катаў і падпальчыкаў новай бойні.

476 ПРОЦЕНТАЎ НОРМЫ

Высокімі вытворчымі паказчыкамі ў рабоце сустракаюць чыгувацкімі паравознага дапа і вагонарамонтнага пункта станцыі Асіповічы Другую Сэсію Вярхоўнага Совета СССР.

Выдатных пэспехаў дасягнуў лепшы стыханавец дапа машыніст Аляксандр Бурнос. Тав. Бурнос 5 жніўня прышоў поезд вагою на 350 тон звыш устаноўленай нормы пры нагове ў пуці 12 мінут. Па-хрывавоасууску волаць пажэважкі пэзалы малпынцы тт. Тамкоў, Сьвірскі, Сугака.

Комплексыя брыгада тав. Валько сістэматычна робіць прамыячны рамонт паравоза за 6—7 гадзін замест нормы 14. Слесар гэтай брыгады тав. Параловіч выконвае норму на 377 проц. а тав. Абакіменка — на 318 проц. Не менш чым 200 проц. нормы даюць слесары Ступчык, Якіменка і Дубавеніч.

Вагонарамонтны пункт станцыі Асіповічы грмае прышчытка па Беларускай чыгунцы. 4 жніўня слесар тав. Крупніў выкашаў даўнаую норму на 476 проц., а слесар-аўтаматчык тав. Хількевіч — на 464 проц. Малары тт. Гарнок і Дуброўскі выконваюць сваю норму на 400 проц.

ПРЫЛІУ У КАЛГАСЫ

СМАЛЯВІЧЫ. 9 жніўня ў Жлобінскім сельсавете адбыўся жод аднаасобічача ўважліва лухалі сабраўшыся інфармацыю аб адрываючыхся Другой Сэсіі Вярхоўнага Совета СССР і аб наглых правакачых японскай ваеншчыны.

Тут-жа на сходзе 9 аднаасобічача падлаі заняў аб уступленьні ў калгас. Першым падаў заяву аднаасобічача Карпаў Лазар.

У гонар адрышчы Сэсіі калгаснікі сельсакардзі «Чырвоная Жодзіна» поўнасьцю ўнеслі грошы па паліцыі на Пазьку трэйнай пэпгледкі ў суме 3.350 рублёў.

